

# Віктарына

## «Размаўляем па-беларуску»



I этап

**ПРЫГАДВАЕМ**

— — — — — K



\_ 0 \_ \_ \_ \_



\_ M \_ \_ \_



— — H — — —



\_ B \_ \_ \_



\_ \_ E \_ K \_





— 4 — — — К



— — — — Л —



**К**

**Л**

**В**

**А**

**О**

**А**



**АЛОВАК**

**T A X**  
**K y C**





**ХУСТКА**

II этап

**ПЕРАКЛАДАЕМ**

**В какой руке нужно  
держат вилку?**



**В какой руке нужно держать  
вилку?**

**У якої руцэ трэба  
трымаць відэлец?**

**Чашечки должны  
стоять на блюдцах.**

**Чашечки должны стоять  
на блюдцах.**

**Кубачкі павінны  
стаяць на сподках.**

**Бумажные салфетки  
положите рядом.**

**Бумажные салфетки положите  
рядом.**

**Папяровыя сурвэтки  
пакладзіце побач.**

III этап

**ТЛУМАЧЫМ**

# РЫІЗЗЁ

- а) гульня, дзе адзін з гульцоў павінен дакрануцца да другога**
- б) старое, падранае адзенне**
- в) яркае гарачае вуголле без полымя**

# ЛУСТА

- а) адрэзаны вялікі плоскі кавалак хлеба**
- б) жаночы галаўны ўбор, які завязваецца пад падбародкам**
- в) суцэльная падэшва, якая патаўшчаецца ад наска да пяткі**



# НІЩМА

- а) наперакор, назло**
- б) са страхам, баючыся**
- в) тварам уніз**

# ПЛІСКА

- а) дзень, калі памінаюць продкаў**
- б) невялікая пералётная птушка**
- в) частка плуга, якая пераварочвае  
ЗЯМЛЮ**

# СІТНЫ

- а) выгнуты, з гарбінкай**
- б) прасеяны праз сіта**
- в) прыемны для слыху; мілагучны**

# ПАРКАЛЁВЫ

- а) востры на смак, рэзкі**
- б) замыславаты, цяжкі для разумення**
- в) зроблены з лёгкай баваўнянай тканіны**

IV этап

**УЖЫВАЕМ**



# Што трэба зрабіць:

1. Раствлумачыць сэнс.
2. Складзі сказ.
3. Падабраць адпаведнік (сінонім)  
з рускай мовы ці беларускай мовы.

A brown, textured envelope with a triangular flap. The number '1' is printed in a black, serif font on the flap. The envelope is set against a white background with green geometric shapes on the right side.

1

**Курам на смех**



A brown, textured envelope with a triangular flap. The number '2' is printed in a black serif font on the flap. The envelope is centered on a white background with green geometric shapes on the right side.

2

**Гара з плеч**

A brown, textured envelope with a triangular flap. The number '3' is printed in black on the flap. The envelope is centered on a white background with green geometric shapes on the right side.

3

**Сесці на галаву**



4

**Сесці макам**

# КУРАМ НА СМЕХ

зрабіць нешта абы-як, неакуратна;  
вельмі мала (зрабіць);

**(бел.)** абы з рук, з камароў нос, на жабін скок

**(рус.)** без слёз не взглянешь, капля в море

# ГАРА З ПЛЕЧ

адчуць палёжку;

пазбавіцца ад нейкага клопату;

**(бел.) ад сэрца адлягло, камень з сэрца зваліўся**

**(рус.) гора с плеч, отлегло на душе**

# СЕСЦІ НА ГАЛАВУ

поўнасцю падпарадкаваць каго-небудзь  
сваёй волі;

**(бел.) надзець, на карак усесці**

**(рус.) сесть на шею, надеть хомут**

# СЕСЦІ МАКАМ

пацярпець няўдачу, апынуцца ў няёмкім,  
смешным становішчы; прыйсці ў заняпад,  
ва ўпадак;

(бел.) сесці ў галош, сесці на бабы, пашыцца ў дурні

(рус.) сесть в лужу

# V этап

## ЦЫТУЕМ



**Ніхто з дамашніх не згадае,  
Чым рэчка Костуся займае,  
Якая іх звязала сіла...**

**Ніхто з дамашніх не згадае,  
Чым рэчка Костуся займае,  
Якая іх звязала сіла  
І чым яна так хлопцу міла.**

# Якуб Колас «На рэчцы»



**У любімай мове, роднай, наскай,  
Ах, якія словы: "Калі ласка!..  
Як звiняць яны сардэчнаю струною,  
Праз усё жыццё ідуць са мною.  
Трапіць госць у будзень, а ці ў свята:  
...**

**У любімай мове, роднай, наскай,  
Ах, якія словы: "Калі ласка!..  
Як звiняць яны сардэчнаю струною,  
Праз усё жыццё ідуць са мною.  
Трапіць госць у будзень, а ці ў свята:  
– Калі ласка, калі ласка, ў хату!**

# Пятрусь Броўка «Калі ласка!»



**Здароў, марозны, звонкі вечар!**

**Здароў, скрыпучы, мяккі снег!**

**Мяцель не вее, сціхнуў вецер,**

**І...**

**Здароў, марозны, звонкі вечар!**

**Здароў, скрышучы, мяккі снег!**

**Мяцель не вее, сціхнуў вецер,**

**І волен лёгкіх санак бег.**



# Максім Багдановіч «Зімой»



**Паміж пустак, балот беларускай зямлі,  
На ўзбярэжжы ракі шумнацечнай,  
Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, —  
Ўдзірванелы...**

**Паміж пустак, балот беларускай зямлі,  
На ўзбярэжжы ракі шумнацечнай,  
Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, —  
Ўдзірванелы курган векавечны.**

# Янка Купала «Курган»




**Трэба дома бываць часцей,  
Трэба дома бываць не госцем,  
Каб душою не ачарсцвець,  
Каб не ...**

**Трэба дома бываць часцей,  
Трэба дома бываць не госцем,  
Каб душою не ачарсцвець,  
Каб не страціць святое штосьці.**

# Рыгор Барадулін

## «Трэба дома бываць часцей»



**Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.  
Каб светла-залатую яго ніць  
Віць і далей – любоўю, справай дзейнай  
Ды словам, што ад справы неаддзелена.  
.... !**



**Жыццё даецца, каб жыццё тварыць.  
Каб светла-залатую яго ніць  
Віць і далей – любоўю, справай дзейнай  
Ды словам, што ад справы неаддзелена.**

**Тварыць!**

**Анатоль Вярцінскі**  
**«Жыццё даецца, каб жыццё тварыць...»**



**ДЗЯКУЙ  
ЗА ГУЛЬНЮ!**